

Словаўтварэнне
і арфаграфія
Тэст
VI клас
Варыянт 1

1. Адзначце складаныя словы.
- а) камандуючы;
 - г) жыццялюб;
 - б) часопіс;
 - д) медагонка;
 - в) падаконнік;
 - е) спартакавец.
2. Аднакаранёвымі да слова **цырк** з'яўляюцца словы:
- а) цырульня;
 - г) цыкуль;
 - б) цыркавы;
 - д) цыркуляцыя.
 - в) цыркач;
3. Адзначце заканчэнне дадзенай фармулёўкі.
- Аднакаранёвыя словы адрозніваюцца ...
- а) суфіксамі, прыстаўкамі, якія надаюць словам іншае лексічнае значэнне;
 - б) канчаткамі.
4. Адзначце правільныя сцверджанні.
- а) Нязменныя словы не маюць канчаткаў.
 - б) Літары *б* і *д* на канцы прыставак заўсёды пішуцца нязменна.
 - в) Пасля прыставак, якія канчаюцца на галосны гук, замест каранёвага *і* пішацца *ы*.
5. Адзначце словы, у якіх пішацца літара *с*.
- а) *_ыначыць*;
 - г) *_эканоміць*;

- б) *_агітаваць*;
 - д) *_ыграць*.
 - в) *_ыходны*;
6. Адзначце словы, у якіх пішацца літара *й*.
- а) пры*_сці*;
 - г) за*_граць*;
 - б) за*_нець*;
 - д) пра*_сноваць*.
 - в) про*_дзем*;
7. Адзначце словы, у якіх пішацца літара *а*.
- а) выс*_кародны*;
 - г) н*_ваполацкі*;
 - б) р*_знагалосы*;
 - д) д*_ўгачаканы*.
 - в) св*_ечасовы*;
8. Адзначце словы, пры змяненні якіх адбываецца чаргаванне зычных гукаў.
- а) волас;
 - г) дарога;
 - б) хата;
 - д) конь.
 - в) вецер;
9. Адзначце словы, утвораныя прыставачным спосабам.
- а) сарафанны;
 - г) прырэчны;
 - б) скалоць;
 - д) схіліць.
 - в) скараварка;
10. Адзначце словы жаночага роду
- а) РБ;
 - г) БелТА;
 - б) ЭВМ;
 - д) ДАІ;
 - в) МАЗ;
 - е) БДУ.

Варыянт 2

1. Адзначце складаныя словы.

- а) зерняхсховішча;
- г) рэдкалессе;
- б) жартаўлівы;
- д) праўнук;
- в) настольнік;
- е) доўгачаканы.

2. Аднакаранёвымі да слова *гара* з'яўляюцца словы:

- а) загар;
- г) горны;
- б) гарыстасць;
- д) узгорак.
- в) агарод;

3. Адзначце заканчэнне наступнай фармулёўкі.

Суфікс - гэта значымая частка слова, якая знахо-дзіцца ...

- а) пасля караня і служыць для ўтварэння новых слоў;
- б) перад каранем і служыць для ўтварэння новых слоў.

4. Адзначце правільныя сцверджанні.

- а) Формы слова ўтвараюцца пры дапамозе канчаткаў.
- б) Некаторыя складаныя словы маюць два націскі: асноўны і пабочны.
- в) Складанаскарочаныя словы ўтвараюцца шляхам складання частак слоў.

5. Адзначце словы, у якіх пішацца літара з.

- а) ра_біць;
- г) бя_шумны;
- б) бе_турботны;
- д) у_лесак.
- в) бе_галосы;

6. Адзначце словы, у якіх пішацца літара ы.

- а) за_маецца;
- г) над_сці;
- б) ад_мчаць;
- д) за_кнулася.
- в) раз_граць;

7. Адзначце словы, у якіх пішацца літара а.

- а) ф_тамантаж;
- г) м_тацыкл;
- б) ф_таграфія;
- д) ш_сцібальны.
- в) м_талодка;

8. Адзначце словы, пры змяненні якіх адбываецца чаргаванне галосных гукаў.

- а) корань;
- г) гераізм;
- б) агонь;
- д) конь.
- в) гушчар;

9. Адзначце словы, утвораныя прыставачным спосабам.

- а) перапісаць;
- г) склеіць;
- б) узлесак;
- д) намаляваў.
- в) ляснік;

10. Адзначце словы жаночага роду.

- а) МТЗ;
- г) ВНУ;
- б) СНД;
- д) ЦУМ;
- в) ААН;
- е) БелАЗ.